

Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма
Сектар крэзнаўства цэнтральнай бібліятэкі
Інфармацыйна-бібліяграфічны сектар



*да 10-годдзя з часу стварэння Палескага
дзяржаўнага ўніверсітэта*

шорт-ліст

Пінск, 2016

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт – вышэйшая навучальная ўстанова ў Пінску.

Універсітэт быў створаны 5 красавіка 2006 года Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №230 на базе Пінскага філіяла Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта і Пінскага дзяржаўнага вышэйшага банкаўскага каледжа Нацыянальнага банка Беларусі. З 2006 па 2013 год універсітэт падпарадкоўваўся Нацыянальнаму банку Рэспублікі Беларусь. Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №141 ад 2 красавіка 2013 года ўстанова адукацыі перададзена ў падпарадкаванне Міністэрству адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэктар універсітэта – Канстанцін Канстанцінавіч Шэбека.

Універсітэт прымае асоб з агульнай сярэдняй адукацыяй. Навучанне дзённае і завочнае, на бюджэтнай і камерцыйнай аснове.

Універсітэт мае наступныя факультэты:

- банкаўскай справы (спецыяльнасці “Фінансы і крэдыт”, “Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт”, “Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі”);
- эканамічны (спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве”, “Маркетынг”, “Турызм і гасціннасць”);
- біятэхналагічны (спецыяльнасці “Біялогія (біятэхналогія)”, “Біялогія (навукова-вытворчая дзейнасць)”, “Садова-паркавае будаўніцтва”, “Прамысловае рыбаводства”);
- арганізацыі здаровага ладу жыцця (спецыяльнасці “Фізічная культура”, “Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура”, “Фізічная рэабілітацыя і эргатэрапія”);
- факультэт давузаўскай падрыхтоўкі. Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў;
- факультэт давузаўскай падрыхтоўкі.

ПалесГУ рыхтуе спецыялістаў па 13 спецыяльнасцях і 16 спецыялізацыях. На 1 верасня 2006 года ва ўніверсітэце навучалася 4042 чалавекі (з іх 1009 на дзённай і 3033 на завочнай форме). У 2011 годзе палова з чатырох тысяч студэнтаў навучаліся на дзённым адзяленні.

Пры ўніверсітэце дзейнічае таксама ліцэй (10-11 класы) з фізіка-матэматычнымі і хіміка-біялагічнымі профільнымі класамі.

Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі вядзецца праз магістратуру, аспірантуру і дактарантуру ўніверсітэта.

Падрыхтоўка спецыялістаў на II ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) ажыццяўляецца па спецыяльнасцях: “Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай” (магістратура, якая фарміруе навыкі навукова-даследчай і навукова-педагагічнай работы; акадэмічная ступень – магістр эканамічных навук); “Бізнэс-адміністраванне” (магістратура з паглыбленай падрыхтоўкай спецыяліста; акадэмічная ступень – бізнес-адміністраванне); “Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт”, “Бухгалтарскі ўлік, статыстыка”, “Тэорыя і метадыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры”.

Аспірантура па спецыяльнасцям: “Біятэхналогія” (у тым ліку біянанатэхналогіі), (селькагаспадарчыя навукі), “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры (педагагічныя навукі).

Дактарантура па спецыяльнасці “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры” (педагагічныя навукі).

Універсітэт мае сучасную матэрыяльна-тэхнічную базу: адміністрацыйны будынак, 3 вучэбных корпусы, 5 камфартабельных інтэрнатаў, універсітэцкі спартыўны комплекс, у склад якога ўваходзіць стадыён, лядовая арэна, універсальная зала гульні відаў спорту, плавальныя басейны, плоскасныя спартыўныя збудаванні, вучэбна-медыцынскі цэнтр. Функцыянуе вучэбна-трэніровачная база па вяслярным і ветразным відах спорту.

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ажыццяўляе выпуск часопісаў “Здоровье для всех”, “Экономика и банки”, “Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук”, “Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук”, “Туризм и гостеприимство”. Часопісы “Экономика и банки”, “Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук”, “Туризм и гостеприимство” уключаны у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў.

Ва ўніверсітэце працуюць 8 творчых калектываў (з іх 3 маюць званне народнага). Усе студэнты ўніверсітэта маюць магчымасць займацца грамадскай, культурнай і спартыўна-масавай работай, а таксама наведаць музейны пакой універсітэта, у якім прадстаўлена больш за 4000 экспанатаў.

Па вынікам работы за 2014 год універсітэт занесены на гарадскую Дошку гонару.

У Геральдычным савеце пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь зацверджана сімволіка ўніверсітэта.

1. **Полесский государственный университет** // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. — Том 1. Книга 2. Брестская область. — С. 252—253.
2. **Полесский государственный университет** // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2008. — Т. 6. — С. 144.
3. **Фядзечка, С. А.** Навука і адукацыя / Фядзечка С. А., Яленская І. Э. // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінавання / Нацыянальная акадэмія навук

Беларусі. Інстытут гісторыі ; А. М. Літвін [і інш.]. — Мінск : Вышэйшая школа, 2012. — Раздзел 10.14. — С. 681—688.

4. **Кузнецов, Виктор.** Студенческий бал в честь 10-летнего юбилея прошел в ПолесГУ / Виктор Кузнецов // Варяг-пресс. 2016. 11 марта (№ 11). С. 2.
5. **Владиминова, А.** "100 идей для Беларуси" : [студентка ПолесГУ Екатерина Бут-Гусаим представит свой проект на республиканском конкурсе] / Анна Владимировна // Полесская газета. 2016. 3 февраля (№ 9). С. 2.
6. **Кузнецов, В.** Ледовая арена в Пинске - одна из самых посещаемых в стране : [Полесский государственный университет. Ледовый дворец спорта] / Виктор Кузнецов // Варяг-пресс. 2016. 29 января (№ 5). С. 2.
7. **Гришковец, В. Ф.** "Ласточки" пинского льда : [Полесский государственный университет. Ледовый дворец спорта. Художественно-спортивное представление местного клуба любителей фигурного катания "Либела"] / Валерий Гришковец // Заря. 2016. 23 января (№ 8). С. 11.
8. **Благотворительность** : [волонтеры Полесского государственного университета побывали в гостях у ребят из Логишинского социального приюта] // Полесская правда. 2016. 16 января (№ 4). С. 2.
9. **Ильяшевич, А.** Елочки из конфет и венки из шишек : [в Полесском государственном университете впервые прошла выставка "Рождественская и новогодняя флористика. Тренды и традиции"] / Анна Ильяшевич ; фото Анны Веренич // Пінскі веснік. 2015. 26 снежня (№ 103). С. 12.
10. **Водчиц, И.** Студентка ПолесГУ Александра Борисенко выиграла областной этап конкурса "Студент года - 2015" / Ирина Водчиц // Варяг-пресс. 2015. 11 декабря (№ 50). С. 2.
11. **Гришковец, В. Ф.** Студент - наука - бизнес : [на базе Полесского государственного университета прошел первый Республиканский форум молодежного стартап-движения] / Валерий Гришковец // Заря. 2015. 10 декабря (№ 140). С. 7.
12. **Владиминова, А.** Лучший студент года - из ПолесГУ! : [студентка Полесского госуниверситета Александра Борисенко стала

- победительницей областного этапа V республиканского конкурса "Студент года"] / Анна Владимирова ; фото автора // Полесская правда. 2015. 5 декабря (№ 97). С. 10.
13. **Ильенков, В. Л.** Внеучебный зачет - на "отлично" : [студентка Полесского госуниверситета Александра Борисенко стала победительницей областного этапа V республиканского конкурса "Студент года"] / Вячеслав Ильенков ; фото автора // Пінскі веснік. 2015. 4 снежня (№ 97). С. 12.
14. **В эфире - студкоры** : [о первом студенческом интернет-телевидении Полесского государственного университета] // Полесская правда. 2015. 6 ноября (№ 89). С. 2.
15. **Ильяшевич, А.** Говорит и показывает... ПолесГУ : [о первом студенческом интернет-телевидении Полесского государственного университета] / Анна Ильяшевич // Пінскі веснік. 2015. 3 лістапада (№ 88). С. 6.
16. **Волков, С.** Нужны идеи! : [в ПолесГУ состоится 4-й конкурс бизнес-идей] / Сергей Волков // Заря. 2015. 27 октября (№ 122). С. 2.
17. **Жить полной жизнью** : [на базе Полесского государственного университета проходит слет инвалидов-колясочников по активной реабилитации] // Полесская правда. 2015. 8 августа (№ 62). С. 2.
18. **Ильяшевич, А.** На языке танца : [на базе Полесского государственного университета работал международный молодежный танцевальный лагерь "Belarus Dance Camp"] / Анна Ильяшевич ; фото Анны Веренич // Пінскі веснік. 2015. 4 жніўня (№ 62). С. 1.
19. **Щербакова, Т.** Припятское Полесье : оценки ученых : [на базе Полесского государственного университета прошла международная научно-практическая конференция "Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, опыт"] / Тамара Щербакова // Пінскі веснік. 2015. 7 ліпеня (№ 54). С. 3.
20. **Ляшук, М. І.** Закружыў у вальсе баль : У Пінску прайшоў губернатарскі баль для выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў Брэстчыны / Марыя Ляшук // Народная трыбуна. 2015. 3 ліпеня (№ 27). С. 9.

21. **Адшукалі каралеву** : [у Палескім дзяржаўным універсітэце прайшоў конкурс грацыі і артысцкага майстэрства "Каралева Вясна - 2015"] / служба навін "НГ" // Народная трыбуна. 2015. 13 сакавіка (№ 11). С. 3.
22. **Милевская, Н.** В пятерке лучших : [Полесский государственный университет вошел в пятерку лучших университетов Беларуси согласно Международному рейтингу университетов] / Наталья Милевская // Полесская правда. 2015. 21 февраля (№ 15). С. 2.
23. **Сацута, А.** Эксперымент і інавацыя : [у Палескім дзяржаўным універсітэце працуюць з клетачнымі тэхналогіямі] / Алёна Сацута // Народная трыбуна. 2015. 23 студзеня (№ 4). С. 1, 4.
24. **Кузнецов, В.** Международная конференция "Здоровье для всех" прошла в ПолесГУ / Виктор Кузнецов // Варяг-пресс. 2015. 1 мая (№ 18). С. 2.
25. **Ильенков, В. Л.** Стратегия вузовского роста : интервью с ректором Полесского государственного университета К. К. Шебеко / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. 2014. 14 сакавіка (№ 21). С. 3.
26. **Ильенков, В. Л.** Студенческий квартал : [Полесский государственный университет] / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. 2012. № 69. С. 1.
27. **Симончик, А. Н.** Информационные ресурсы библиотеки Полесского государственного университета / А. Н. Симончик // Бібліятэчны свет. 2011. № 5. С. 9—10.
28. **Симончик, А. Н.** Информационный центр Полесского университета / А. Н. Симончик // Современная библиотека. 2011. № 3. С. 88—89.
29. **Ильенков, В. Л.** Начиналось всё с "Пинского листка" : [газета "Унивестник" Полесского государственного университета] / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. 2011. № 35. С. 2.
30. **Майский, Г.** Проекты важные, программы нужные... : [научные разработки ученых Полесского государственного университета] / Глеб Майский // Заря. 2009. № 9. С. 7.
31. **Тунчик, А.** В Пинске - свой вуз : [Полесский государственный университет] / Антон Тунчик // Полесская правда. 2009. № 8. С. 2.

32. **Гришковец, В. Ф.** Пинская ледовая арена: нет равных в стране : [Полесский государственный университет. Ледовый дворец спорта] / Валерий Гришковец // Заря. 2008. № 41. С. 3.
33. **Будет новая школа. Спортивная** : [Полесский государственный университет] // Пінскі веснік. 2008. № 30. С. 1.
34. **Куницкий, П.** Школа хоккея : [Полесский государственный университет. Ледовый дворец спорта] / Павел Куницкий // Пінскі веснік. 2008. № 28. С. 1.
35. **Белорусское телеграфное агентство.** Президент Беларуси подписал указ о создании Полесского государственного университета / БелТА // Пінскі веснік. 2006. № 28. С. 1.
36. **Ляшук, М. И.** Полесский университет торжественно открыт / Мария Ляшук // Пінскі веснік. 2006. 5 верасня. С. 1—2.
37. **Кирковец, Н.** С днем рождения, университет! : [открытие Полесского государственного университета] / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2006. 1 верасня. С. 2.
38. **Полесский государственный университет** : официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polessu.by>
39. **Высшие учебные заведения РБ** : УО «Полесский государственный университет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kudapostupat.by/zavedenie/id/75>
40. **Каталог учреждений высшего образования** : УО «Полесский государственный университет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.abiturient.by/university/wlsu.html>
42. **Полесский государственный университет** // Википедия : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полесский_государственный_университет

Выканаўцы:

*Баговіч Т.К., галоўны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі ЦБ
Гарачова А.Н., галоўны бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі ЦБ*

Сакавік , 2016

